

**Вечарына-канферэнцыя, прысвечаная 90-годдзю з дня нараджэння
Уладзіміра Караткевіча**



(вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, № 26, сьнежань 2020, с.21-65, www.sakavik.net)

28 лістапада 2020 года, у суботу, прайшла вечарына, прысвечаная 90-годдзю з Дня народзін знакамітага беларускага пісьменьніка Уладзіміра Караткевіча. Вечарына была арганізавана сябрамі Беларускага Інстытута Навукі і Мастацтва ў Канадзе (БІНІМ, Канада) пры ўдзеле Згуртаваньня Беларусаў Канады. Па свайму багатаму зьместу, вечарына, якая ішла *online* на працягу трох гадзін, без сумневу можа быць названа канферэнцыяй. Удзельнікі вечарыны-канферэнцыі і гледачы вельмі ўдзячны непасрэдным яе арганізатарам: Ёладзі і Юрасю Шамяцкам (падрыхтоўка праграмы і вядзеньне вечарыны), Іне і Аляксандру Караткевічам, Сяргею Мазгавому (тэхнічнае забяспячэнне трансляцыі), Аляксандры Логвін, Алене Лявончанка, Валянціне Шаўчэнка, Віталю Карасіку, Міхасю Рыкаву, і Уладзі Шамяцка (музычныя і літаратурныя паўзы). Праграма вечарыны-канферэнцыі падаецца ніжэй, за якой ідуць матэрыялы, прадстаўленыя выступоўцамі вэб-часопісу “Культура. Нацыя”. Падаецца таксама лінк на сайт БІНІМ, Канада, дзе вы можаце знайсці відэазапіс гэтай цудоўнай вечарыны-канферэнцыі. <https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adnachyli-90-goddze-karatkevicha-navukovay-anlayn-vecharynay/>

Вечер-конференция, посвященная 90-летию Владимира Короткевича
(веб-журнал «Культура. Нацыя», выпуск 26, декабрь 2020, с.21-65, www.sakavik.net)

В субботу, 28 ноября 2020 года, состоялся вечер, посвященный 90-летию известного белорусского писателя Владимира Короткевича. Вечер был организован сотрудниками Белорусского института науки и искусства в Канаде (BINIM, Канада) при участии Ассоциации белорусов Канады. По насыщенному содержанию вечер, который шёл *онлайн* на три часа, без сомнения, можно назвать конференцией. Участники вечера-конференции и зрители выражают огромную благодарность её непосредственным организаторам: Владе и Юрасю Шамецькам (подготовка программы и ведение вечера), Инне и Александру Короткевичам, Сергею Мозговому (техническая поддержка трансляции), Александре Логвин, Елене Лявонченка, Валентине Шевченко, Михаилу Рыкову, Виталию Карасику, Владе Шамецька (музыкальные и литературные паузы). Ниже представлена программа вечера, а затем материалы, присланные выступающими для нашего журнала «Культура. Нацыя». Также дана ссылка на сайт BINIM, Канада, где вы можете найти видео с этой замечательной конференцией.

<https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adznachyli-90-goddze-karatkevicha-navukovay-anlayn-vecharynay/>

A conference dedicated to the 90th anniversary of Uladzimir Karatkevich
(web-magazine “Culture. Nation”, #26, December 2020, pp.21-65, www.sakavik.net)

On Saturday, November 28, 2020, a party dedicated to the 90th anniversary of the famous Belarusian writer Uladzimir Karatkevich was held. The party was organized by members of the Belarusian Institute of Science and Arts in Canada (BINIM, Canada) with the participation of the Belarusian-Canadian Alliance. For its rich content, the party, which was *online* for three hours, can no doubt be called a conference. Participants of the conference party and spectators are very grateful to its direct organizers: Uladzja and Yuras Shametska (preparation of the program and conducting the event), Ina and Alexander Karatkevich, Sergei Mazgavy (technical support of the broadcast), Alexandra Logvin, Elena Lyavonchanka, Valjantsina Shauchenka, Vital Karasik, Mikhail Rykov, Uladzja Shametska (musical and literary pauses). The program of the conference-party is given below, followed by the materials presented by the speakers to web-magazine “Culture. Nation”. There is also a link to the BINIM website, Canada, where you can find a video of this wonderful conference party.

<https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adznachyli-90-goddze-karatkevicha-navukovay-anlayn-vecharynay/>

**Праграма Вечарыны-канферэнцыі,
прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча**

"Прывітальнае слова", літаратуразнавец, гісторык, доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс

"Чалавек, які спрычыніўся да будаўніцтва нацыі. Да юбілею У.Караткевіча", доктар Пётра Мурзёнак, старшыня БНіМ Канада

"Успаміны аб сустрэчах з Класікам", паэт Сяргей Панізінік

"Словы пра У. Караткевіча", паэт і перакладчык Анхела Эспіноса Руіс (Гішпанія)

"Успаміны пра У.Караткевіча", пісьменнік і паэт Вольга Іпатава

"Тэма беларускай інтэлігенцыі", прафесар універсітэта Ётэрлу (Канада) Зінаіда Гімпелевіч

"Рагачоўскі дзённік Ул. Караткевіча: ля вытокаў", кандыдат гістарычных навук Галіна Туміловіч

"Малюнкi У. Караткевіча", літаратуразнавец, перакладчык, кандыдат філалагічных навук Міхась Кенька

"Наш Караткевіч", беларуская суполка ў Бразіліі, Воля і Патэрсан Франко

"Цыкл "Таўрыда" У. Караткевіча і цыкл "Крымскія санеты" А. Міцкевіча", паэт Юрась Шапецька

Адкрыты мікрафон (далучайцеся са сваімі любімымі вершамі, тэкстамі, песнямі)

Музычная і літаратурная частка: Валянціна Шаўчэнка, Аляксандра Логвін, Алена Лявончанка, Міхась Рыкаў, Уладзя Шапецька.

Вядучы: Юрась Шапецька

Тэлефон для кантактаў: (613) 686-5300 Юрась і Уладзя Шапецька
(613) 680-1114 Пётра і Наталля Мурзёнак